

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 246 (5920) 24 кастрычніка 1937 г., нядзеля ЦАНА 10 кап.

З велічэзнай актыўнасцю і энтузіязмам праходзяць перадвыбарчыя сходы на прадпрыемствах, ва ўстановах, вайсковых часцях і ў вышэйшых навучальных установах Менска.

З бязмежнай любоўю і радасцю працоўныя сталіцы БССР аднадушна вылучаюць вялікага правадыра народаў таварыша Сталіна і яго баявога саратніка жалезнага наркома абароны таварыша Варашылава кандыдатамі ў дэпутаты Савета Саюза.

20 ГОД З ДНЯ ПАСТАНОВЫ ЦК БОЛЬШЭВІКОЎ АБ ПАЎСТАННІ

Сёння працоўныя адзначаюць важнейшую дату ў жыцці нашай партыі, у гісторыі нашай вялікай радзімы. 20 год таму ЦК РСДРП большэвікоў на сваім пасаджэнні ўстанавіў, што «ўзброенае паўстанне немінуча і ўпэнае наступе».

Усім арганізацыям партыі прапанавана было «кіравацца гэтым і з гэтага пункту гледжання абмяркоўваць і вырашаць усе практычныя пытанні».

20 год таму назад к канцу кастрычніка разбухаў і разбураўся наогулам буржуазны істацтал і разбураў вытворчыя сілы народнай гаспадаркі. Вуснамі свайго вожыка Рабушынскага буржуазія заявіла, што касячавая рука голаду задуміць рэвалюцыйны народ.

Меншавікі і эсэры, назіраючы развал гаспадаркі і катастрофічна развіваючыся голад, наставілі пытанне — ці анойзюнда партыя, якая зараз узля-б узля-б? — прабуючы запалохаць рэвалюцыйных рабочых. Вуснамі вялікага Леніна комуністычная партыя адказала так:

— Колькі такая партыя! Гэта партыя большэвікоў.

малі галаву над тым, як знішчыць найвялікшае няшчасце працоўных — беспрацоўе. І не вырашылі. Толькі большэвікі ў барацьбе за ўмацаванне савецкай улады, індустрыялізуючы краіну і ліквідуючы капіталістычныя элементы, вырашылі гэта адрэчыць пытанне. У СССР няма беспрацоўя. Кожнаму грамадзяніну СССР на аснове Сталінскай Канстытуцыі гарантуецца права на працу.

Пры капіталізме сямства нямольна раслаівалася. Невялікая група сямей ператваралася ў багатую, жывучы за кошт разарэння шматліка сямства, а астатняя маса сямей — мільёны — становілася беднякамі, паўперамі. Толькі пасля перамогі пралетарскай рэвалюцыі, толькі на аснове супольнай калектывізацыі і ліквідацыі кулацтва як класа быў спынен працэс разарэння сямства. Савецкая калгасная аўска не ведае бяды і багатых. У калгасе беднякі арганізаваны з саратнікамі. З кожным днём багачее калгаснае сямства, ператварючы калгасы ў большэвіцкія, а калгаснікаў у заможных.


Капіталістычнае грамадства немінуча раслаівалася на багатых і бедных. Адна працаваў, але нічога не мелі, другі ніколі не працаваў, але купілі ў роскатушы 3 моманту ўзнікнення капіталізму лепшыя людзі думалі над тым, як знішчыць гэту несправядлівасць, але не вырашылі гэтай задачы. Большэвікі, уздышы ўладу, пабудавалі буйную сацыялістычную прамысловасць і сацыялістычную сельскую гаспадарку, знішчылі спажывучую глебу, на якой праірасталі капіталісты і капіталістыкі, спекулянты і спекулянткі, банкіры і ліхвары. Наше савецкае грамадства не падзяляецца на эксплуатацый і эксплуатаемых. Яно складаецца з працоўных і іх сямей.

Такім чынам пралетарскае паўстанне, на якое партыя большэвікоў падняла рабочыя масы 20 год таму назад, карэнным чынам змяніла жыццё ў краіне, змяніўшы становішча класоў у грамадстве. Раней прыгнечаны і эксплуатаемы клас — рабочы клас — стаў класам пануючым. Рабочы клас — кіраўнік і будаўнік савецкага грамадства.

Карэнныя змены, якія адбыліся ў краіне, знайшлі сваё выражэнне ў жыцці ўсіх працоўных. Мінутае і цяперашняе жыццё працоўных непаўнальна.

— Я хачу, — гаворыць т. Шчунаўскі на сходзе, прысвечаным вылучэнню кандыдатаў у Савет Саюза на заводзе Мяснікова (Менск), — раскажаць, як рабочы клас жыў пры царскім ладзе. З 9—10 год стаў я працаваць на гаспадары і за 10 рублёў у год трыба былі служыць цару. Як тут працыць. Рабочы працаваў на 16—17 галіці. Навясна было. Прагнаў царскі лад рабочы клас.

Як-жа зараз жыць наша моладзь і рабочы клас? Наша моладзь жыць зараз, як і ўвесь рабочы клас, увесь народ — вельмі добра. Прадуе 6—7 галіці, вольных 17—18 галіці; ідзе ў клубы, у кіно, у театр. Аб чым гэта гаворыць? Гэта гаворыць аб тым, што наша партыя, наш урад клапаціцца аб нас, працоўных. Мы карыстаемся правам на працу, на адпачынак, мае права на асвету. Наша партыя прыняла рабочы клас, усіх працоўных да вясёлага і радаснага жыцця. Як-жа нам не любіць сваю партыю, свайго дарогата, мудрага і вялікага таварыша Сталіна, які ўсё жыццё сваё прысвячае нам — рабочым і сямьям.



ВЫБАРЧАЯ КАМПАНИЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

ЮСИФ ВИСАРИЕНАВИЧ СТАЛИН І КЛИМЕНЦІЙ ЕФРЭМАВИЧ ВАРАШЫЛАЎ — ВЫЛУЧАНЫ КАНДЫДАТАМІ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА АД МЕНСКА

СЛОВА ЧЫГУНАЧНИКАЎ

На перадвыбарчых сходах менскага паравознага дэпо з'явіўся поўнаасцю ўсё калектыву. Першае слова барэ дзяжурны па лядо т. Карэць.

— Над кіраўніцтвам большэвіцкай партыі Леніна—Сталіна мы пабудавалі сацыялізм. Гэтыя заваяванні дала нам большэвіцкая партыя. Гэтыя заваяванні б'дз наша пражытка і шчасліва радзіма, якую мы так бязмежна любім. Нашу любімую радзіму ад усіх зорагаў абараняе слаўная Чырвоная Армія на чале з палкаводцам Клімам Варашылавым.

— З імем тав. Варашылава — непахіснага Леніна, саратніка вялікага Сталіна звязаны перамогі і заваяванні — нашай савецкай улады, поспехі сацыялістычнага будаўніцтва і магутнасць нашай Чырвонай Арміі.

— Над кіраўніцтвам вялікага Сталіна тав. Варашылаў вёў і вялікае багаццства барацьбу з усімі ворагамі пралетарскай дзяржавы, з традзіцка-бухарынскімі адшчыненямі, дыверсантамі і шпіёнамі.

ТАВАРЫШ СТАЛІН—КАНДЫДАТ УСЯГО СОВЕЦКАГА НАРОДА

З усіх канцоў нашай неабмежнай радзімы паступаюць гарачыя волькі працоўных, і захапленнем вітаючых вылучэнне першых кандыдатаў у дэпутаты Савета Саюза. Многачыслныя мігуні, што праходзяць усюды, выліваюцца ў магутную ляманстраю бязмежнай любі і адданасці таварышу Сталіну—таварышу дэпутату Савета Саюза—таварышу Сталіну.

Магутны ў сваім адзінстве, у сваёй рашучасці выбараў у Вярхоўны Совет СССР

НА ПЕРАДВЫБАРЧЫХ НАРАДАХ ПРОЛЕТАРСКАЙ СТАЛІЦЫ

МАСКВА, 22 кастрычніка. (БЭТА). Сёння ў Сталінскай, Молатаўскай і Пролетарскай выбарчых акругах Масквы адбыліся перадвыбарчыя нарады прастаўнікоў працоўных і грамадскіх арганізацый.

На ўсіх трох перадвыбарчых нарадах аднагалосна былі прыняты рэзалюцыі і выбраны довераныя асобы для агітацыйна-масавай работы на выбарчых участках, якім даручана падтрымліваць вылучаных кандыдатаў.

Перадвыбарчая нарада Сталінскай выбарчай акругі вылучыла кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза вялікага правадыра на-

БУДЗЕМ ДАСТОЙНЫМІ СВАІХ ВЫБРАНІКАЎ

У зале — абсалютная цішыня. Вядомыя абавязкі камісара часці тав. Адамовіч адкрыла агучылі перадвыбарчыя сходы. У сваёй вяроткай прамове т. Адамовіч раскажае аб той вялікай падзеі, якую перажывае Чырвоная Армія разам з усімі працоўнымі нашай краіны ў сувязі з разгарнутайся падрыхтоўкай да выбараў у Вярхоўны Совет.

Першым выступіў старшы лейтэнант — арганізатар т. Прымачын. Ён проста і аса раскажае пра той вялікі шлях, які праілі працоўныя Савецкага Саюза пад кіраўніцтвам таварыша Сталіна.

— Імя Сталіна, — гаворыць тав. Прымачын, — пэна звязана з поспехам магутнасці нашай лобсенай Чырвонай Арміі. У жорсткіх баях, у голах грамадзянскай вайны імя імя патхвала б'дзіню, камандзіраў па перамогі.

— Я прапаную, — гаворыць тав. Прымачын, — у Совет Саюза выбараць пэным кандыдатам ад нашай вайсковай часці і Менскай выбарчай акругі таварыша Сталіна.

Прымачын тав. Прымачына падтрымае і галасам чырвонаармейскіх сурат.

Гэтым сваім магутным сурат чырвонаармейскіх выказалі сваю любі і адданасць партыі, савецкаму ўраду, любіму правадару народаў усёго свету таварышу Сталіну. Брыкі сурат, волькі з'яўляюцца зноў, калі малодзі камандзір тав. Місёў уносіць прапанову аб вылучэнні кандыдатаў у Вярхоўны Совет народнага камісара абароны, першага маршала Савецкага Саюза таварыша Варашылава.

Але інакш да другіх панімаюцца на трыбунах б'дзіню, камандзіры, прастаўнікі сямей нацсавета. Кожны з іх проста з прыкладу свайго жыцця раскажае аб тым, што дала працоўным савецкай ўладзе. Байны і камандзіры з'яўляюцца, што за ішчасліва і радаснае жыццё яны ўсе гатовы аддаць волю і энэргію, а калі патрэбуецца, то і жыццё.

Чырвонаармеец тав. Благавіраў заявіў: — Я алдам свой голад таму, хто інакш нам радаснае і шчаслівае жыццё, а будучы патэсавіць за любімага бацьку, дарогата Сталіна.

Агучылі сходы П-скай часці алдунішча паставілі вылучыць першым кандыдатам у Вярхоўны Совет СССР таварыша Сталіна, а другім таварыша Варашылава.

Б'дзіню камандзіры і іх сямей гарача прасілі таварышаў Сталіна і Варашылава б'дзіню аддаць на Менскі перадвыбарчыя акруге.

Ф. КІСЕЛЕЎ.

НА XII З'ЕЗДЗЕ КОМСАМОЛА БЕЛАРУСІ

Учора на рэіншым пасаджэнні XII з'езду ЛКСМБ прайшла аборкавыя кандыдацый у склад Цэнтральнага Камітэта. У спіску для таінага галасавання ў склад членаў ЦК пасля абмеркавання астаёся 70 чалавек, а ў склад кандыдатаў у члены ЦК — 42 чалавек. З'езд з'яўляўся таксама дэклад мадэляў камітэ, у якім адлюстраван поўнаасцю склад з'езда.

Вічэрняе пасаджэнне з'езда адбылося разам з уэльскамі з'езда зытніцкай і ўдараўнак пагранічных і ўнутраных войск ПНВВ Беларускай акругі. На гэтым пасаджэнні з прамовамі выступілі зыканвацы абавязкі першага саратара ЦК КП(б)Б тав. Волкаў і вартны камісар ўнутраных спраў БССР тав. Берман.

Тав. Волкаў падрабіў спыніўся на задачах работы комсомольскіх арганізацый, ззынуўшы асаблівую ўвагу на ліквідацыю да канца выліку школьніцтва і падрыхтоўку кароннага палітшанна абароннай і фізкультурнай работы і антырапідыя пралатанія.

Заклікаючы комсомольцаў і пагранічнікаў да завалодання большэвізмам, тав. Волкаў заявіў: «Не забывайце слоў таварыша Сталіна, — «бабачыце менш, а працуіце больш».

Кал тав. Волкаў заявіў, што ад Менска першым інтутатам у Вярхоўны Совет вылучыла кандыдатура таварыша Сталіна, з'яўляюцца з'езда і пагранічнікі ўстаўлі доўга алдунішча, паладзілі бурную абалюну ў гонар любімага Сталіна і яго саратнікаў.

Сёння — апошні дзень работы з'езда.

ПРЫСВАЕННЕ ЗВАННЯ ГЕРОІ СОВЕЦКАГА САЮЗА КАМАНДІРАМ РСЧА

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт СССР прызначыў:

- 1. Капітану Шэўцэву Петру Фёдаравічу
- 2. Старшым лейтэнанту Радзімцаву
- 3. Малодшаму камандзіру Нікозаву

АБ П'Р ДКУ НЕЎНЯСЕННЯ У СПІСКІ ВЫБАРШЧЫКАЎ АСОБ, ПРЫН'НЫХ СТРАШІШЫМІ РОЗУМ

Цэнтральным Выканаўчым Камітэтам СССР прынята пастанова аб парадку неўнясення ў спіскі выбаршчыкаў асоб, прызнаных страшнішымі розум.

Згодна гэтай пастанове неўнясенне ў спіскі выбаршчыкаў асобных грамадзян, як страшнішымі розум, шы выключэнне гэтых асоб са спіскаў выбаршчыкаў у сілу артыкула 9-га «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР» можа мець месца толькі на падставе наступных дакументаў:

Спіскі асоб, прызнаных страшнішымі розум, накіроўваюцца адпаведнымі аддзёламі аховы здароўя саветам, якія складаюць спіскі выбаршчыкаў, на прыналежнасці.

Усе астатнія выпадкі неўнясення ў спіскі выбаршчыкаў асобных грамадзян, як страшнішымі розум, можа мець месца не інакш, як на падставе акту агляду гэтых асоб урачыбамі камісіямі, на значаёнымі абласнымі (краёвым) ці гарадскімі аддзёламі аховы здароўя па прапанове саветаў, якія складаюць спіскі выбаршчыкаў, у адпаведнасці з артыкулам 7-м «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР».

Народным камісару аховы здароўя БССР прапанавана іць падлежачымі ўставам адпаведныя ўказанні.

ВЫБАРЧАЯ КАМПАНИЯ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ СССР

ЮСИФ ВІСАРЫЁНАВІЧ СТАЛІН І КЛІМЕНЦІЙ ЕФРЭМАВІЧ ВАРАШЫЛАУ — ВЫЛУЧАНЫ КАНДЫДАТАМІ У ДЭПУТАТЫ СОВЕТА САЮЗА АД МЕНСКА

ЗАВАЯВАННЕ ШЧАСЦЕ НЕ АДДАДЗІМ

(На скурзаводзе «Большэвік»)

Веселасцю і бацьбростам завівала вялікая зала заводскай сталовай. Спавусяны старыя і маладыя рабочыя-гарбары і заводныя юнакі і жанчыны...

Дружным хорам, нібы кіруючымі якімісьці нябачным дырэктарам, грміць песня:

По воейнай дароге Шёл в борьбе и тревоге Боевой восемнадцатый год...

Але вось песня абывае, і ў зале наступнае ўрачэснае шпіна. Сход пачынае сваю дзелавую работу.

...Да трыбуны пазыўнаю стары рабочы тав. Кірэпер. Эфрэм Іоселевіч карыстаецца агульнай напашай на заводзе. 16 год працуе тут тав. Кірэпер, з 36 год агульнага вытворчага стажу. На яго заках было прыватна самаўзнаўна гарбарня, волю і намаганні рабочага класа, пад кіраўніцтвам партыі, вырастаў у элітарныя скурзаводы «Большэвік», у сацыялістычнае прадпрыемства, узброенае на апошняму слову тэхнікі. Зараз на гэтым заводзе працуе электрамашына і сын тав. Кірэпера. Аб тым, што ўдзяў сабою завод паўтара дзесятка гадоў таму назад, сын ведае досыць па расказах бацькі.

З напружанай увагай слухае сходы прэстыя і пераканаўчыя словы Эфрэма Іоселевіча:

— Старыя рабочыя добра памятаюць, колькі гора мы перанеслі ад былых гаспадароў, якія высматвалі ўсю кроў у працоўнага чалавека. І вось, гэтых гаспадароў ворагі сацыялізму зноў хапелі пасадзіць на шыю рабочым і ўсяму саюзнаму народу.

Ніколі гэтаму не бывалі! Нікому і ніколі мы не аддамо кроў за заваяванае шчасце. Намі лопны круг і правады скажуць нам, што нехта ні на мінуту забываць аб капіталістычным арганізме, і гэты залатыя словы таварыша Сталіна для нас — непахісны закон.

Ніза ў свеце няма яшчэ адной такой шчасливой краіны, як наш, нізе няма такой выдатнай Сталінскай Канстытуцыі, такіх сапраўды ўсенародных дэмакратычных выбараў.

Чаму-ж мы сталі такімі моцнымі, чаму мы сталі самымі шчаслівымі людзьмі ў

свеце? Таварышы, усё гэта нам даў наш родны бацька, наш мудры правадыр таварыш Сталін. Ён вядзе нас па лані-скаму шляху, а гэты шлях — шлях перамогі.

Сёння мы сабраліся сюды, каб вылучыць кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета. У мяне такая прарамова: вылучыць першым нашым кандыдатам любімага, роднага бацьку нашага, лепшага нашчага друга Вялікага Сталіна.

Словы гэтыя выклікалі вялікі энтузіязм. Тав. Кірэпер доўга не мог прапавяць сваю прамову. Бурныя апладысменты і шчырыя выклікі ў гонар таварыша Сталіна не маўчалі.

— Таварыш Сталін — наша слава і гонар, наша жыццё, наша шчасце. Я не сумняваюся, што вы ўсе падтрымаеце мяне, бо не можа быць большага гонару і шчасця, чым галасаваць за нашага Вялікага правадыра народаў.

Новы выбух апладысmentaў быў адказам на гэтыя словы.

— Я прапаную таксама, — прапавядае далей таварыш Кірэпер, — вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета нашага слаўнага наркома абароны маршала Савецкага Саюза Кліментія Ефрэмавіча Варашылава. Мая прарамова таварыш Сталін у таварышу Варашылаву, прасіць іх, каб яны далі згоду балатыравацца ў Вярхоўны Совет СССР на нашай мяскай гарадской выбарчай акрузе.

Зала зноў грміць авашняй. Яна спіхае, але потым з яшчэ больш нарастаючай сілай ушывае. Бурна і захапляюча рабочыя скурзавода «Большэвік» выказваюць свае пачуцці любові і адданасці вялікаму правадыру народаў таварышу Сталіну, сваю любоў да Чырвонай Арміі і яе жалезнага кіраўніка, любімага наркома абароны маршала Савецкага Саюза тав. Варашылава.

Сход аднагалосна і аднадушна вылучыў сваімі кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Савета таварыша Сталіна і таварыша Варашылава.

У сваім пісьме да таварыша Сталіна рабочыя выказалі сваю блізкавую любоў да правадыра народаў СССР і ўсяго прагледанага чалавецтва.

Сход збраў трох дэпутатаў ад завода на перадыбарчыю акруговую нараду працстаўнікоў працоўных Менска.

С. ГАЛІН.

МЫ БУДЗЕМ ГАЛАСАВАЦЬ ЗА ТАВАРЫШОУ СТАЛІНА І ВАРАШЫЛАВА

На фабрычным двары — радаснае ажыццеленне. Іно правяшчала вялікую палесю. Больш тысячы рабочых і работніц швей-палкавога аглядаю з гісторычнай намай Чырвонай Арміі, а яе гераічнай бары-бой за заваяванне і

Умацаванне савецкай улады. Вось чаму крўмі кандыдатам да выбараў у дэпутаты Вярхоўнага Савета СССР у прапанову вылучыць ад калектыва Фабрыкі Кліментія Ефрэмавіча Варашылава.



НА ЗДЫМКУ: Работніца ф-кі «Настрычкі» тав. Рыўіна выступае на перадыбарчым сходзе.

Выбіраецца шпэці-лхам. На трыбуны падмаецца стары кадравы рабочы тав. Шпігольнік. Вечер трывае яго сівы валасы. Ён з нектен-нем таварыш аб прыгожым і шчаслі-вым жыцці працоў-ных нашай радзімы.

— Пяма нізе ў свеце такой выдат-най краіны, як наш Савецкі Саюз. Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

— Пяма нізе ў свеце такога шчаслівага народа, як наш савецкі на-род. Мы ганарымся сваёй сацыялістыч-най радзімай, у якой жыццё радаснае і

Далей тав. Рыўіна расказвае аб сваім гонары за тое, што 10 кастрычніка яна выйшла са свайго сям'я ў слаўную Чырвоную Армію. Ён піша з арміі, што яму жывецца там вельмі добра. Тав. Рыўіна зазначае сваю прамову словамі: — Няхай жыве Чырвоная Армія, няхай жыве таварыш Варашылаў!

Пасля выступлення рабочых і работніц кандыдатура таварыша Сталіна і Варашылава ставіцца на галасаванне. Падмаецца лес рук. Сход заканчваецца прыняццем пісьма, у якім калектыв фабрыкі прасіць таварыша Сталіна і таварыша Варашылава даць згоду балатыравацца ў Вярхоўны Совет СССР на Менскай гарадской выбарчай акрузе.

Р. ФРАЛЮ.

ДЗЕНЬ, ЯКІ НЕ ЗАБУДЗЕЦА

Роўна ў 5 гадзін, на незвычайным сходзе пачалі збірацца студэнты, выкладчыкі і супрацоўнікі Вышэйшай камуністычнай сельскагаспадарчай школы Беларусі імя Леніна. У парадку дня хвалючае пяржанне ўсіх прысутных — намячэнне кандыдатаў у дэпутаты Савета Саюза.

Пасля выбараў прэзідыума старшыня схода прапавядае слова студэнцка-выдатніцкай вучобы тав. Іваньковай.

— За клопаты, за любоў да свайго народа я прапаную кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза выбраць найлепшага чалавека свечу — нашага любімага і дарагога таварыша Сталіна.

Бурна апладысментуе, страпануўшая ўвесь будынак школы, была адказам на прарамову тав. Іваньковай. Студэнты, выкладчыкі і супрацоўнікі школы ў адным нараве, стаячы, спяваюць пролетарскага гімна — «Інтэрнацыяналь» аднагалосна зашверзілі кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза таварыша Сталіна.

Любоў, адданасць, гордасць свабодных, шчаслівых людзей чужа ў грамадой авашы, якую сустракае сход гарачыя словы просьбы да таварыша Сталіна да таварыша Варашылава даць згоду балатыравацца ад Менскай выбарчай акругі.

Усхваляваныя незабытлівымі палесамі імя разыходзяцца ўздыжкі схода.

Вялікую, блізкавую любоў выказваў кожны выступаючы да свайго дарагога кандыдата.

Студэнт тав. Караляў, расказвае аб гераічных перамогах Чырвонай Арміі, аб яе легендарным палкаводцы — луганскім сабсару Кліму Варашылаву.

— Першага маршала першай у свеце пролетарскай дзяржавы, лепшага друга і саратніка таварыша Сталіна, лепшага прыяцеля беларускага народа таварыша Кліментія Ефрэмавіча Варашылава я прапаную вылучыць другім кандыдатам у дэпутаты Савета Саюза.

З найважлівымі захапленням сход аднадушна прымае готу прарамову.

Любоў, адданасць, гордасць свабодных, шчаслівых людзей чужа ў грамадой авашы, якую сустракае сход гарачыя словы просьбы да таварыша Сталіна да таварыша Варашылава даць згоду балатыравацца ад Менскай выбарчай акругі.

Усхваляваныя незабытлівымі палесамі імя разыходзяцца ўздыжкі схода.

СЛАВА НАШЫМ ПРАВАДЫРАМ!

Сход рабочых завода імя Молатава быў назначан роўна на 4 гадзіны. Але людзі залупілі прасторную залу сталовай за 15 мінут раней.

Старшыня заўваж тав. Мухом адрывае сход рабочага калектыва.

Слова прапавядаецца старому беспартыйнаму рабочаму, які мае 35-гадовы вытворчы стаж, токарю на металу Цімафею Антонавічу Пятровічу.

— Таварышы! Праз некалькі тыдняў, — пачынае сваю прамову тав. Пятровіч, — савецкі народ будзе выбіраць дэпутатаў у Вярхоўны Совет СССР. Наш сход сёння выдучае кандыдатаў у Совет Саюза.

— Я прапаную вылучыць лепшага з лепшых людзей нашай сацыялістычнай радзімы, пад кіраўніцтвам якога наша краіна стала сацыялістычнай, — правадыра народаў, любімага бацьку і друга працоўных усяго свету таварыша Сталіна.

Цімафею Антонавічу не далі таварыш. Шпігольнік аўдыторыя ў азіным нараве, стаячы, наладжвае бурны, доўга неспа-каючы апладысменты. Разнаможа гарачыя выклікі: «Няхай жыве мудры правадыр народаў, таварыш Сталін!»

Некалькі разоў старшыня схода сіліна супакоіць, устанавіць шпіна. Дарэмна... Яшчэ доўга прапавядаюць дружным бур-ным апладысментам.

Тав. Пятровіч гаворыць далей, як-бы растлумачваючы, чаму ён вылучыў готу кандыдатуру.

— Хто быў дупой нашых вялікіх сацыялістычных перамог? — запытае ён, і адказвае: — наш правадыр таварыш Сталін. Ён — вялікі праўдальчык справы Леніна. Пад яго кіраўніцтвам наша краіна ператворана ў квітнечы скар.

— Юсіф Вісарыёнавіч Сталін уладзе пярбай волі, геніяльным розумам, пад яго кіраўніцтвам знішчана была прэрэпніч-вораткаў народа, якая рыхтавала прыгонні-кую кабалу для рабочых і сялян. Вось чаму я выказваю думку ўсіх прысутных: вы-лучым першым дэпутатам у Вярхоўны Со-вет СССР любімага бацьку і друга таварыша Сталіна.

І зноў разнаможа гарачыя апладысменты. Людзі ўстаюць, аднадушна дэманст-руюць сваё жаданне і радасць вылучыць

кандыдатам у Вярхоўны Совет СССР пра-вадыра народаў таварыша Сталіна.

— Таварышы рабочыя, — гаворыць беспартыйны рабочы-стаханавец тав. Маза-нік, — падтрымліваючы прарамову Ціма-фея Антонавіча, усё мы вельмі добра разу-коем, што сацыялістычнымі перамогамі ў нашай краіне мы абавязаны ролінаму баць-ку таварышу Сталіну.

Іго блізкімі саратнікам і дупіліца Клімен-ція Ефрэмавіча Варашылаў. Гэта ён, та-ленавіты палкаводзец Чырвонай Арміі пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна разграміў поўначныя інтэрвентаў у годы грамадзян-скай вайны. Зараз ён аддае ўсё сваё слаў-нае жыццё на ўмацаванне абароназдольнас-ці нашай сацыялістычнай радзімы, на ўва-жлівае бяззапальнасці ралю Чырвонай Арміі. Я памятаю барацьбу за вызваленне Крым-скага паўвострава. Я прымаў удзел у ге-раічных баях за вызваленне Кахоўкі, Пе-ракопа, Сіраша. Гэтымі баявымі аперацыямі кіраваў таварыш Варашылаў. Я прапаную вылучыць дэпутатам у Вярхоўны Совет Кліментія Ефрэмавіча Варашылава.

Зноў прысутныя, стаячы, наладжваюць бурны апладысменты ў гонар таварыша Варашылава. Разнаможа шпэцілыя выклікі «ура». Слова сталінскаму наркому, слава жаданню большыку, лепшаку сталіну Кліментію Ефрэмавічу!

Прэмыжні выказкі аплашчуную думку вожнага рабочага: выкабь у Вярхоўны Совет СССР стратэга пролетарскай рэвалю-цыі таварыша Сталіна і яго блізкага са-ратніка і друга таварыша Варашылава.

У рашэнні схода запісана: першым кан-дыдатам у дэпутаты Саюзага Савета на Менскай выбарчай акрузе вылучыць ро-длага бацьку таварыша Сталіна і яго блі-зкага саратніка таварыша Варашылава.

Сход прыняў рэзалюцыю, у якой выка-заў блізкавую любоў да большыкай партыі і яе кіраўніка таварыша Сталіна, першага маршала Савецкага Саюза тавары-ша Варашылава. Сход зварнуўся да іх з просьбай даць згоду балатыравацца ў Менскай выбарчай акрузе. «Ура Сталіну! Няхай жыве лепшы друг беларускага на-рода таварыш Сталін! Слава сталінскаму наркому Варашылаву! Крыкі «ура». Бурна апладысментуе. Зала сільнае «Інтэрна-цыяналь».

М. АСТАПЕНКА.

ЭДЗІ АГНЯЦВЕТ

НАША СЛОВА

Ад Поўдні існага да Арктыкі стурвалі, ад гор вясоніх і да сініга Дняпра ўстае магутнае, жывое наша слова: — Мы самых лепшых, верных будзем выбіраць!

Я не забуду сёў каласіцы знаёмых, з вачыма святлігі прыліла яна на сходы: — Жыццё заможнае ў кожным нашым доме і песні Сталіну пле увесь народ.

Яму любімаму адзім свай голас! Ён — мудры — навучыў нас шчасце будываць.

... Яна ўспыхаеся. Аднак грывоў п'еўкожа: — Найлепшых сталінаў мы будзем выбіраць!

Іху па гораху. На шпэціны іногалюднай Наў дожнай галавой гарыць чырвоны сляг.

Савіце наладасці, красс і песні ўспіва, і на трыбуны надымаеца мовы: — Калісь бацькі нас з шпэцінаў баласю

За нове жыццё імя галасавалі. Здабыць радасць нам панав дарагога. Найлепшых сталінаў мы будзем выбіраць!

Сягоння чула я жыць прылет з трыбуны; Мой мірны праў чекіст варгце наладзі.

І мужны голас той на свеце ўсёму чыпціт; — Не пусцім ворага ў нашы ралі! Гадынам — адрадыкам ралю нашай не ўдасца!

Савітан нашым толькі жыць і расвітаць!

Іх дбайна беражам Радзімы нашай шчыне: Найлепшых сталінаў мы будзем выбіраць!

Савітан нашым толькі жыць і расвітаць!

Іх дбайна беражам Радзімы нашай шчыне: Найлепшых сталінаў мы будзем выбіраць!

Савітан нашым толькі жыць і расвітаць!

Іх дбайна беражам Радзімы нашай шчыне: Найлепшых сталінаў мы будзем выбіраць!

Савітан нашым толькі жыць і расвітаць!

Іх дбайна беражам Радзімы нашай шчыне: Найлепшых сталінаў мы будзем выбіраць!

Савітан нашым толькі жыць і расвітаць!

Іх дбайна беражам Радзімы нашай шчыне: Найлепшых сталінаў мы будзем выбіраць!

Савітан нашым толькі жыць і расвітаць!

Іх дбайна беражам Радзімы нашай шчыне: Найлепшых сталінаў мы будзем выбіраць!

Савітан нашым толькі жыць і расвітаць!

<

ДА 20-ГОДДЗЯ РАШЭННЯ ЦК ПАРТЫІ АБ УЗБРОЕНЫМ ПАЎСТАННІ

ПАСЯДЖЭННЕ ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА Р.С.-Д.Р.П.

23 (10) кастрычніка 1917 г.

Працэколны запіс

1. Доклад

Ленін канстатуе, што з пачатку верасня заўважаецца пэўная раўнадушнасць да пытання аб паўстанні. Між тым гэта недаручальна, калі мы сур'ёзна ставім лозунг аб захове ўлады Советамі. Таму даўно ўжо трэба звярнуць увагу на тэхнічную старану пытання. Пяпер-жа, як відаць, час значна ўпущан.

Тым не менш, пытанне стаіць вельмі востра, і рашучы момант блізка.

Становішча міжнароднае такое, што бліжэйшым павінна быць за намі.

Тое, што запойнае са злучай да Нарвы і злучай да Піперы, гэта больш прымушае нас да рашучых дзеянняў.

Палітычнае становішча таксама ўпущанае дзейнічае ў гэту старану. 3—5 ліпеня рашучы дзеянні з нашай старанай разбіліся аб тое, што за намі не было-б большасці. З тае пары наш уклік ідзе гіганцкімі крокамі.

Абсентэізм і раўнадушнасць мас можна вытлумачыць тым, што масы стаміліся ад садоў і рэвалюцыі.

Большасць пяпер за намі. Палітычна справа зусім высепае для пераходу ўладзі.

Аграрны рух таксама ідзе ў гэту старану, бо ясна, што патрэбны герарычны сілы, каб прытушыць гэты рух. Лозунг пераходу ўсёй зямлі стаў агульным лозунгам сялян. Палітычная абстаноўка такім чынам гатова. Трэба гаварыць аб тэхнічнай старане. У гэтым ўся справа. Між тым, мы, следзя за абаронамі, скарэй сістэматычную прыгэтку паўстання лічыць тысячы накітават палітычнага граха.

Чакаць да Устапоўчача Схода, які яна будзе не з намі. Бясспэчна, бо гэта значыць ускладаць нашу задачу.

Абласны в'езд і прапанову з Менска* трэба скарыстаць для пачатку рашучых дзеянняў.

2. Рэзалюцыя

Ц.К. прызнае, што ў міжнароднае становішча рускай рэвалюцыі (паўстанне ва фронце ў Германіі, як крайняе прадэлянае нарастання ва ўсёй Еўропе сувэрэнай сацыялістычнай рэвалюцыі, ватым патроста міра Імпэрыялістаў і істай захавання рэвалюцыі ў Расіі), так і ваюнае становішча (неуважненне раённае рускай буржуазіі і Керэнскага з К' злучай Піпер нешта), такі набліжэні большасці пралетарскай партыі ў Советам, — усё гэта ў сувязі з сляянскім паўстаннем і з паваротам нарыянага лаварыя да нашай партыі (выбары ў Маскве), нарэшце, злучае падрыхтаванне другой карнізаванай (вывад войск з Піперы, падвоа да Піперы казакі, абкружэнне Менска казакі і іпн.), — усё гэта ставіць у парадка для ўзброенага паўстання.

Прызнаючы такім чынам, што ўзброенае паўстанне няўхільна і накланна напепа. Ц.К. прапануе ўсім арганізацыям партыі кіравацца гэтымі і з гэтымі пункту гледжання абіраючы і вырашаць усё практычныя пытанні (в'езд Советам Паўночнай вобласці, вывад войск з Піперы, выступленні маскіроў і пачат і т. д.).

*Правасуддзі большасці арганізацыі Менска паведамілі Цэнтральнаму Камітэту, як гэта відаць з даклада Смерціча на прасіджэнні Ц.К. 23 (10) кастрычніка 1917 г., што вярхоўным камандаваннем арміі падрыхтаванна абкружэнне Менска казакі і істай падаўлення рэвалюцыянага руху, але што настроі захопленыя фронты такі, што Менску не годзі не пагражае ніякай небяспэка, але машыны выдучына рэвалюцыянага корпусу для Петраграда і істай партыі памачушага паўстання (с'працэколны пасяджэнні Ц.К. Р.С.-Д.Р.П.).

ДАКУМЕНТЫ ГЕРАІЧНАГА МІНУЛАГА

«Агульным схода рабочых завода Вр. Браўдэй амерыканскаму становішча, якое стварылася ў краіне прыняў рашэнне неадкладна стварыць рабочую баявую групу і патрабаваць ад Совета Рабочых і Салдатскіх дэпутатаў прыняць рашучыя меры да кастрыці зброі для павышэння ўраўнаважана на машынах у большасці колькасці зброі владзі непасрэднаму камітэту.

Масква 29 жніўня 1917 года. (Масаблажурі, с. № 42, л. 205).

«Мы, рабочыя Варшаўска-Арматурнага завода аб'явілі колькасці 750 чалавек, апаганна паставілі патрабаваць ад Совета Рабочых Дэпутатаў пачаць узброенае арганізаваўшайся Рабочай Баявой Групаю.

З тае прычыны, што буржуазія аперыта аб'явіла контррэвалюцыю, гэты апаганна братавабойны вайну, мы, рабочыя ВАЗ паставілі ўстаць, як апаганна чынак на абарону апаганна намі зброю свабоды.

Масква, 31 жніўня 1917 г. (Масаблажурі, с. 42, л. 203).



Да 20-й гадавіны Вялікай Кастрычнічнай сацыялістычнай рэвалюцыі. В. І. Ленін і І. В. Сталін сярод чырвоныхгардыіцаў. Малюнак мастака П. Васільева. (З альбому ІЗОГІ'а «Ленін»).

І. СТАЛІН

ШТО НАМ ТРЭБА?

У лютым месяцы скінулі пара салдат і рабочыя. Але, пераможшы пара, яны не захавалі ўзяць уладу ў свае рукі. Кіруючыя дурнымі пастарамі, — вясорамі і кешавікамі, рабочыя і салдаты дабравольна перадалі ўладу стаўленікам памешчыкаў і капіталістаў: Мілюковым і Львовым, Гучковым і Канавалавым.

Гэта была дэсава памылка пераможцаў. За гэту памылку распочынаецца цяпер салдаты на фронце, рабочыя і селяне ў тылу.

Свідучы пара, рабочыя думалі атрымаць хлеб і работу. Але замест гэтага яны атрымалі дарганні і гонілі, ламаўці і бяспрацоўе. Чаму? — Таму, што ва ўладзе сядзельні стаўленікі капіталістаў і спекулянтаў, якія хочунь узяць рабочых і зямляраў.

Свідучы пара, селяне думалі атрымаць зямлю. Але замест гэтага яны атрымалі армію сваіх дэпутатаў і карныя экспедыцыі. Чаму? — Таму, што ва ўладзе сядзельні стаўленікі памешчыкаў, якія ні за што не ўстаўляю селянам.

Свідучы пара, салдаты думалі атрымаць мір. Але замест гэтага яны атрымалі ваяўнічую вайну, якую хочунь да таго-ж адцягнуць яшчэ да будучай восні. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні стаўленікі англа-французскіх банкіраў, якія не выгадна «скурае» акачаннае вайны, якія грабежніца нажываюцца на вайне.

Свідучы пара, народ думае, што месяцы праз два-тры скінуць Устапоўчача Сход. Між тым, скарэй Устапоўчача Сход раз ужо было аткадзена, і цяпер яна рыхтуецца ворагі да яго канчатковага зрыну. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні ворагі народа, якія не выгадна своечасовае скарэненне Устапоўчача Схода.

Пасля перамогі рэвалюцыі ўлада асталася ў руках памешчыкаў і капіталістаў, банкіраў і спекулянтаў, спекулянтаў і маравараў, — воль у чым дэсава памылка рабочых і салдат, воль ізе прычына кіперашніх бед у тылу і на фронце.

Гэту памылку патрэбна выправіць пяпер-жа Настаўні момант, калі далейшае прамаўджанне пагражае гібелью ўсёй справе рэвалюцыі.

Трэба кіперашні ўрад памешчыкаў і капіталістаў замяніць новым, урадам рабочых і селян.

Трэба кіперашні самавольны ўрад, чужы да таго-ж адцягнуць яшчэ да будучай восні. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні стаўленікі англа-французскіх банкіраў, якія не выгадна «скурае» акачаннае вайны, якія грабежніца нажываюцца на вайне.

Свідучы пара, народ думае, што месяцы праз два-тры скінуць Устапоўчача Сход. Між тым, скарэй Устапоўчача Сход раз ужо было аткадзена, і цяпер яна рыхтуецца ворагі да яго канчатковага зрыну. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні ворагі народа, якія не выгадна своечасовае скарэненне Устапоўчача Схода.

Пасля перамогі рэвалюцыі ўлада асталася ў руках памешчыкаў і капіталістаў, банкіраў і спекулянтаў, спекулянтаў і маравараў, — воль у чым дэсава памылка рабочых і салдат, воль ізе прычына кіперашніх бед у тылу і на фронце.

Гэту памылку патрэбна выправіць пяпер-жа Настаўні момант, калі далейшае прамаўджанне пагражае гібелью ўсёй справе рэвалюцыі.

Трэба кіперашні ўрад памешчыкаў і капіталістаў замяніць новым, урадам рабочых і селян.

Трэба кіперашні самавольны ўрад, чужы да таго-ж адцягнуць яшчэ да будучай восні. Чаму?

народа не выбраны перад народам не адказны, замяніць перад прызнаным урадам, выбраным прадстаўнікамі рабочых, салдат і селян і адказным перад гэтымі прадстаўнікамі.

Трэба ўрад Кішкіна Канавалава замяніць урадам Советам Рабочых, Салдатскіх і Селянскіх Дэпутатаў.

Тое, што не было зроблена ў лютым, трэба зрабіць цяпер.

Такім і годзі такім чынам могуць быць заваданы мір, хлеб, зямля, свабода.

— Рабочыя, салдаты, селяне, казакі, усё прапоўняй!

Ці хочаце вы, каб замест кіперашняга ўрада памешчыкаў і капіталістаў стаў ва ўладзе новы ўрад рабочых і селян?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абаронаваў гэмыны пагаворы пара, прызнаў іх неабавязковымі і прапанаваў усім ваючым народам справядлівы мір?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

Ці хочаце вы, каб новы ўрад Расіі абвясціў, згодна патрабаванню селян, адмену памешчыцкіх праў на зямлю і перадаў усё памешчыцкія землі без выкупу селянскім камітэтам?

абвясціў дарэшты ласакучыкаў і спекулянтаў, якія наўмысна абстраюць годзі і бяспрацоўе, разруху і караганізу?

Малі вы хочаце гэтага, збярыце ўсе свае сілы, устаньце ўсе пагалюна. Як адзі чалавек, саладжывае сходы, як бірайце дэлегацы і выкажыце свае патрабаванні праз іх 3-зду Советам, які адкрываюцца заўтра ў Смольным.

Калі вы ўсе будзеце дзейнічаць дружна і стойка, ніхто не пасмее ўра праціўляцца волі народа. Стары ўрад устаньце месна новаму тым больш мір за, чым малей, арганізаваць і магутнай выступіце вы і ўся краіна войдзе талі смела і шчыра да завалання міру народам, зямлі селянам, хлеба і работы галадачым.

Улада павінна перайсці ў рукі Советам Рабочых, Салдатскіх і Селянскіх Дэпутатаў.

Ва ўладзе павінна быць новы ўрад, выбраны Советамі, зямлянам Советамі, адказны перад Советамі.

Толькі такі ўрад можа забяспечыць своечасовае скарэненне Устапоўчача Схода.

(«Рабочий путь», 6 лістапада 1917 года).

Пасля перамогі рэвалюцыі ўлада асталася ў руках памешчыкаў і капіталістаў, банкіраў і спекулянтаў, спекулянтаў і маравараў, — воль у чым дэсава памылка рабочых і салдат, воль ізе прычына кіперашніх бед у тылу і на фронце.

Гэту памылку патрэбна выправіць пяпер-жа Настаўні момант, калі далейшае прамаўджанне пагражае гібелью ўсёй справе рэвалюцыі.

Трэба кіперашні ўрад памешчыкаў і капіталістаў замяніць новым, урадам рабочых і селян.

Трэба кіперашні самавольны ўрад, чужы да таго-ж адцягнуць яшчэ да будучай восні. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні стаўленікі англа-французскіх банкіраў, якія не выгадна «скурае» акачаннае вайны, якія грабежніца нажываюцца на вайне.

Свідучы пара, народ думае, што месяцы праз два-тры скінуць Устапоўчача Сход. Між тым, скарэй Устапоўчача Сход раз ужо было аткадзена, і цяпер яна рыхтуецца ворагі да яго канчатковага зрыну. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні ворагі народа, якія не выгадна своечасовае скарэненне Устапоўчача Схода.

Пасля перамогі рэвалюцыі ўлада асталася ў руках памешчыкаў і капіталістаў, банкіраў і спекулянтаў, спекулянтаў і маравараў, — воль у чым дэсава памылка рабочых і салдат, воль ізе прычына кіперашніх бед у тылу і на фронце.

Гэту памылку патрэбна выправіць пяпер-жа Настаўні момант, калі далейшае прамаўджанне пагражае гібелью ўсёй справе рэвалюцыі.

Трэба кіперашні ўрад памешчыкаў і капіталістаў замяніць новым, урадам рабочых і селян.

Трэба кіперашні самавольны ўрад, чужы да таго-ж адцягнуць яшчэ да будучай восні. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні стаўленікі англа-французскіх банкіраў, якія не выгадна «скурае» акачаннае вайны, якія грабежніца нажываюцца на вайне.

Свідучы пара, народ думае, што месяцы праз два-тры скінуць Устапоўчача Сход. Між тым, скарэй Устапоўчача Сход раз ужо было аткадзена, і цяпер яна рыхтуецца ворагі да яго канчатковага зрыну. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні ворагі народа, якія не выгадна своечасовае скарэненне Устапоўчача Схода.

Пасля перамогі рэвалюцыі ўлада асталася ў руках памешчыкаў і капіталістаў, банкіраў і спекулянтаў, спекулянтаў і маравараў, — воль у чым дэсава памылка рабочых і салдат, воль ізе прычына кіперашніх бед у тылу і на фронце.

Гэту памылку патрэбна выправіць пяпер-жа Настаўні момант, калі далейшае прамаўджанне пагражае гібелью ўсёй справе рэвалюцыі.

Трэба кіперашні ўрад памешчыкаў і капіталістаў замяніць новым, урадам рабочых і селян.

Трэба кіперашні самавольны ўрад, чужы да таго-ж адцягнуць яшчэ да будучай восні. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні стаўленікі англа-французскіх банкіраў, якія не выгадна «скурае» акачаннае вайны, якія грабежніца нажываюцца на вайне.

Свідучы пара, народ думае, што месяцы праз два-тры скінуць Устапоўчача Сход. Між тым, скарэй Устапоўчача Сход раз ужо было аткадзена, і цяпер яна рыхтуецца ворагі да яго канчатковага зрыну. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні ворагі народа, якія не выгадна своечасовае скарэненне Устапоўчача Схода.

Пасля перамогі рэвалюцыі ўлада асталася ў руках памешчыкаў і капіталістаў, банкіраў і спекулянтаў, спекулянтаў і маравараў, — воль у чым дэсава памылка рабочых і салдат, воль ізе прычына кіперашніх бед у тылу і на фронце.

Гэту памылку патрэбна выправіць пяпер-жа Настаўні момант, калі далейшае прамаўджанне пагражае гібелью ўсёй справе рэвалюцыі.

Трэба кіперашні ўрад памешчыкаў і капіталістаў замяніць новым, урадам рабочых і селян.

Трэба кіперашні самавольны ўрад, чужы да таго-ж адцягнуць яшчэ да будучай восні. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні стаўленікі англа-французскіх банкіраў, якія не выгадна «скурае» акачаннае вайны, якія грабежніца нажываюцца на вайне.

Свідучы пара, народ думае, што месяцы праз два-тры скінуць Устапоўчача Сход. Між тым, скарэй Устапоўчача Сход раз ужо было аткадзена, і цяпер яна рыхтуецца ворагі да яго канчатковага зрыну. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні ворагі народа, якія не выгадна своечасовае скарэненне Устапоўчача Схода.

Пасля перамогі рэвалюцыі ўлада асталася ў руках памешчыкаў і капіталістаў, банкіраў і спекулянтаў, спекулянтаў і маравараў, — воль у чым дэсава памылка рабочых і салдат, воль ізе прычына кіперашніх бед у тылу і на фронце.

Гэту памылку патрэбна выправіць пяпер-жа Настаўні момант, калі далейшае прамаўджанне пагражае гібелью ўсёй справе рэвалюцыі.

Трэба кіперашні ўрад памешчыкаў і капіталістаў замяніць новым, урадам рабочых і селян.

Трэба кіперашні самавольны ўрад, чужы да таго-ж адцягнуць яшчэ да будучай восні. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні стаўленікі англа-французскіх банкіраў, якія не выгадна «скурае» акачаннае вайны, якія грабежніца нажываюцца на вайне.

Свідучы пара, народ думае, што месяцы праз два-тры скінуць Устапоўчача Сход. Між тым, скарэй Устапоўчача Сход раз ужо было аткадзена, і цяпер яна рыхтуецца ворагі да яго канчатковага зрыну. Чаму?

— Таму, што ва ўладзе сядзельні ворагі народа, якія не выгадна своечасовае скарэненне Устапоўчача Схода.

ЯК МЫ БРАЛІ РАДЫЁСТАНЦЫЮ

24 кастрычніка Чырвоная гвардыя была на нагах. Настрой у апаганна дні быў вельмі трывожны, і мы, рабочыя Адміральска-суабабудавальнага завода (зараз завода імя Марці), дзён 7 не ўдольны гатоўнасці. Вечарам у звычайным памачушага завода нас сабралася каля 30 чалавек. Прышоў наменант 2-га гарадскога раёна і загадаў рушыцца да марскога вучылішча, размяшчанага побач з заводам. Нам прадастала ночку ва што-б там ні стала разбройце гарлемарынаў (у вучылішчы было некалькі сот вайніча пастроеных дваранчыкаў) і не выпускаць іх на вуліцу.

3 гэтай задачай мы справіліся паспяхова.

27 кастрычніка мой атрад быў папоўнены. Да мяне прышлі рабочыя нашага-ж завода, а затым укліліся атрады Петраградскага і Выбаргскага раёнаў і 50 метрасаў.

Неўзабаве мы атрымалі загад рушыцца ў баявым парадку да Дзешкага Сяла, дзе гасцаранічала яшчэ Керэньчына, і затым там разіць-тэлеграф Трэба сказаць, што ў той час гэта была асноўная і самая моцная ў Расіі радыёстанцыя. Праз яе контррэвалюцыяныя сілы падтрымлівалі сувязь з фронтам.

У Дзешкім Сяле стаяла непразваяная граць, ліў вялікі дождж. Да радыёстанцыі мы рухаліся разбітыя на атрады. На шляху нам прышлося вытрымаць некалькі атак в кавалерыстамі. Рухаючыся, такім чынам, да апаганна пунтца, усё атрады згрупаваліся ля радыёстанцыі. З уклі бакоў нас абстралялі.

Памачуша станцыі мы захавалі з боем. Натхненны правадой сваёй баявасцю, мы смела сутыкнуліся з арганізаванай арміяй Керэньскага і перамагі яе. Перамагі не толькі віноўкамі і асабістай храбраасцю, але і прадуманай большасці апаганна агітатывай якую вклі рабочыя і чырвоныя гвардыіцы ў войнскіх часках Керэньскага.

СПРЫДОНАУ.

ГЕРАІЧНЫЯ ДНІ

МАСКВА, Верасень 1917 года. З Дзешкага пунтца і апаганна ў Будзінскаму турму 869 салдат 5-ай арміі. Іх зымш галава на дзешкага фронце за апаганнае на наступленне, ва агітатыве супроць часовага ўрада. Сярод арыштаваных быў і я.

Пасля паспяховай галадоўкі і пратэста нас вывазілі, раскармілі і накіравалі ў Савельевскі і Озерскія шпіталі. У «страху» перад большасці адміністрацыя і некалькімі пераважымі шпіталю рабётымі. Мы асталіся без «сначальства» і выбралі за свайго асправадзі камандзіра. Затым выбраў камітэат з трох чалавек, культурную і гаспадарчую камісію. 30 агаданна ў памятку мы выслалі 30 агаданна ў распарадкавае Маскоўскага гарадскога. Будз

